

## Першы накід рэзалюцыі Беларускай Канфэрэнцыі ў культурна-нацыянальных справах

Канфэрэнцыя жадае<sup>1</sup>:

1. Каб на ўсіх урадовых друках, у каторых уласьці звязватаюцца да народу на Беларускай зямлі, ужывалася беларуская мова (позвы, павесткі і інш.) і каб на „нямецкіх рублях“ былі беларускія надпісы.

2. Каб выдаваныя ў Гродні і Беластоку ўрадовыя газэты ў нямецкай, польскай і жыдоўскай мовах выходзілі і зь беларускім тэкстам.

3. Каб у часе трывання ваеннага стану не былі робленыя ніякія новыя сыпісы жыхароў<sup>2</sup>, каб зробленыя ўжо нямецкія сыпісы былі прызнаны няправільнімі і каб нямецкія ўласьці апіраліся на даных старой расейскай статыстыкі 1897 году.

4. Каб у Віленскім мястовыим Байраце і іншых падобных установах, дзе ёсьць прадстаўнікі грамадзянства, канечне былі і прадстаўнікі беларусаў<sup>3</sup>.

## Другі накід рэзалюцыі Беларускай Канфэрэнцыі ў культурна-нацыянальных справах

Прынімаючы пад увагу:

1. што друкаваныне нямецкімі акупацыйнымі ўласьцямі папяровых грошы („нямецкія рублі“), урадовых позваў і апавестак і ўрадовых газэт (у Беластоку<sup>1</sup> і Гродні), ужываючы спаміж славянскіх моў толькі аднай польскай і выключаючы беларускую, умаляе права беларускага народа і прымушае яго карыстацца чужой польскай мовай;

2. што ў чыста беларускіх ваколіцах, дзе пераважывае каталіцкае насяленыне, нямецкія ўласьці адкрываюць для народа школы польскія, а не беларускія, і гэтак прымушаюць беларускіх дзяцей вучыцца ў чужой ім польскай мове,

— Беларуская Канфэрэнцыя пратэстуе проці такой палітыкі нямецкіх уласьцей як шкоднай для беларусаў і паддзержываючай палянізацыйную работу.

## Рэзалюцыя ў справах праваслаўнай цэркvi

Зъезд дамагаецца:

1) каб на кошт эпархіі была арганізавана камісія дзеля перакладу на беларускую мову набожных<sup>1</sup> кніг, друкаваўшыхся дагэтуль па-рас[ейску]<sup>2</sup>, і надрукаваныя іх;

2) каб былі адкрыты нанова праваслаўныя духоўныя сэмінары і каб навучаныне ў сэмінарыях адбывалася ў беларускай мове;

3) каб праваслаўныя сьвяшчэннікі ў пропаведзяx і ў навучанні веры ўжывалі не расейскай, а беларускай мовы.

## „Беларусь за Познаншчыну“

Нядоўна „Dziennik Polski“ (у № 20 з 20. I. 1918) выкryў дужа цікавы плян абмена Беларусі на Познаншчыну.

Плян гэты ўлажыў вядомы нямецкі нацыяналіст — праф. Рорбах, каторы да апошніх часоў быў вялікім прыяцелем палякаў, а цяпер запісаўся ў члены нямецка-літоўскага таварыства ў Бэрліне. Праф. Рорбах суліць Польшчы занятыя немцамі Беларускія землі за тое,